



СВЯТЫ

## Віват, студэнт!

Як і ў мінулыя гады, БДУ з павагай паставіў да сваіх першакурснікаў і наладзіў для іх (ужо студэнтаў!) сапраўднае свята, тэатралізаванае прадстаўленне «Vivat, студэнт!». Віншаванні гучалі, як і мае быць, у Дзень ведаў, 1 верасня. Толькі на гэты раз — у Палацы лёгкай атлетыкі СК «Уручча».

На першым часе студэнтаў забавлялі рознымі спецэфектамі, гучнай музыкай, выступамі танцавальных калектываў і групы барабаншчыкаў «Драм-экстэзі». На сцэне перад першакурснікамі выступілі творчыя калектывы БДУ: ансамбль «Неруш», салісты прадзюсерскага цэнтра БДУ і студыя эстраднай песні, былі паказаныя калекцыі

адзення мадэльнага агенцтва «UNIVERSAL MODELS» Сашы Варламава. З'явіліся перад глядачамі і ды-джэі радыё БДУ «UNISTAR» з праграмай лепшых хітоў. Апафеозам і галоўным сюрпрызам свята сталі выступленні расійскай поп-зоркі Нікіты і групы «Boney M».

Як заўсёды, узрушана, бурай апладысмантаў віталі студэнты свайго рэктара Аляксандра Уладзіслававіча Казуліна, які прыехаў у залу на матацыкле ў кампаніі байкераў.

Вольга АНІНА

Фотаздымкі Генадзя КРАСКОЎСКАГА



ПАДВЕДЗЕНЫ ВЫНІКІ

## Прыёмная кампанія ў БДУ завершана

Улетку 2002 года ўніверсітэт жыў гэтаксама, як і ў папярэднія гады: ён стаў аб'ектам павышанай увагі з боку дзяржавы, абітурыентаў і іх бацькоў. За права заняць 1875 месцаў на бюджэтнай дзённай форме навучання змагаліся 6428 чалавек. Некаторыя з іх "сышлі з дыстанцыі" яшчэ да пачатку конкурсных іспытаў, але большая частка з усяе моцы імкнулася стаць студэнтамі славутай ВНУ. Калі параўнаць агульны конкурс (3,47 чалавек на 1 месца) сёлета з іншымі гадамі, дык можна заўважыць, што павелічэнне было нязначным. Затое колькасць заяваў, пададзеных у першыя дні, была большай, чым у ранейшыя гады. Абітурыенты імкнуліся паступіць сюды і толькі сюды, хаця многія

ўсё ж выкарысталі свой шанец і паспрабавалі свае сілы і ў іншых навучальных установах. Сярод абітурыентаў БДУ знайшліся тыя, хто паўторна спрабаваў стаць студэнтам універсітэта, а адзін з іх рабіў такую спробу ўжо чацвёрты раз (і ён нарэшце стаў студэнтам).

30 жніўня прайшло апошняе пасяджэнне прыёмнай камісіі, прысвечанае залічэнню на першы курс. Якія атрымаліся вынікі? З ліку ўсіх абітурыентаў вытрымалі ўступныя іспыты 4,3 тыс. чалавек (65 % ад агульнай колькасці). Вынік някепскі, бо ўзровень патрабаванняў у прадметных камісіях быў вышэйшым, чым у іншых навучальных установах. Гэты факт пацвярджаецца і зместам праграм, варыянтамі пісьмовых заданняў і

сведчаннем саміх абітурыентаў, кожны трэці з якіх праходзіў паралельна іспыты ў іншых ВНУ. Якасны склад залічаных на першы курс дастаткова высокі: медальісты і асобы, прыроўненыя да іх — 46,7 %, пераможцы алімпіяд — 16,3 %, выпускнікі ліцэяў і гімназій — 42,1 %. На жаль, сярод студэнтаў апынуліся толькі 4 чалавекі, якія мелі працоўны стаж не менш за 2 гады. Нават на завочнай форме навучання такіх усяго 12,6 %. На дзённую бюджэтную форму навучання ў БДУ змаглі паступіць толькі 13 % асоб з працоўным стажам. У акадэмічных групах вельмі патрэбныя студэнты, якія ўжо маюць жыццёвы вопыт. Былі ж часы, калі "стажнікаў" было вельмі многа і менавіта яны складалі

актыў студэнцкага асяродка.

Ёсць пра што падумаць і пры аналізе якасці падрыхтоўкі медальістаў. Усяго ў наш універсітэт падалі заявы 1752 абітурыенты, якія мелі медаль або дыплом з адзнакай. З гэтай колькасці былі залічаны 652 чалавекі, атрымалі нездавальняючыя адзнакі 8,5 %, не прайшлі на конкурсе 14,3 %, на платную форму навучання паступілі 5,5 %.

У 2002 годзе БДУ павінен быў прыняць 100 чалавек для навучання на мэтавым наборы. Для гэтага існаваў асобны конкурс. Але жадаючых было толькі 143 чалавекі, што дазваляла заняць усяго 72 месцы. Конкурсныя іспыты ўвогуле вытрымаў і быў залічаны 31 чалавек.

Паступова і няўхільна змяняецца абсалютная колькасць заяваў, пададзеных ад абітурыентаў з сельскай мясцовасці. Не сакрэт, што ўзровень падрыхтоўкі сельскіх жыхароў часта саступае па аб'ектыўных прычынах ўзроўню гараджан. Каб зраўняць шанцы абітурыентаў пры паступленні ў БДУ, выпускнікам сельскіх школ дадаткова налічваліся 3 балы. Аналіз паказвае, што доля тых, хто паступіў, ад колькасці жадаючых паступіць у БДУ сярод гараджан і вясцоўцаў прыкладна роўная (адпаведна — 30,6 % і 25,6 %). Але, тым не менш, толькі 8,5 % студэнтаў першага курса з'яўляюцца выпускнікамі сельскіх школ.

(Працяг на 2-й стар.)







